

**Наталля Анофранка**

**Рэлігійныя і свецкія аспекты  
шлюбнага заканадаўства Расійскай імперыі  
ў першай палове XIX ст.  
(на прыкладзе заходніх губерняў)**

**Natallia Anofranka**

**Religious and secular aspects of the marriage laws of the Russian Empire in the first half of the 19<sup>th</sup> c. (on an example of the western provinces)**

The article analyzed the processes of unification and codification of marriage laws of the Russian Empire in the first half of the 19<sup>th</sup> c. On the example of the western provinces changes of rules of marriages and divorces, defining their specifics for each Christian confession are shown.

*Keywords:* Grand Duchy of Lithuanian, Russian Empire, western provinces, church laws, consistory, marriages, divorces, marriage relations

**Наталія Анофранка**

**Релігійні та світські аспекти шлюбнога законодавства Російської імперії  
в першій половині XIX ст. (на прикладі західних губерній)**

У статті проаналізовано процеси уніфікації і кодифікування шлюбнога законодавства Російської імперії в першій половині XIX ст. На прикладі західних губерній показано зміни в правилах укладання і розірвання шлюбных відносин, виявлено їхні особливості для кожної з християнських конфесій.

*Ключові слова:* Велике князівство Литовське, Російська імперія, західні губернії, церковні закони, консисторія, укладення шлюбів браків, розірвання браків, шлюбні відносини

Уключэнне зямель былога Вялікага княства Літоўскага ў склад Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай істотна паўплывала не толькі на палітычнае і сацыяльна-эканамічнае жыщё грамадства, але і закранула сферу шлюбна-сямейных адносін, якая ў XVIII ст. на землях ВКЛ рэгулявалася як царкоўнымі канонамі, так і нормамі Статута ВКЛ 1588 г.<sup>1</sup> Истотны ўплыў на сферу шлюбных адносін меў працэс яе ўніфікацыі, які пачаўся з 1806 г., калі па ініцыятыве Аляксандра I на паседжаннях «Непременного совета» было паднята пытанне пра раз-

настайнасць шлюбных правілаў у хрысціянскіх канфесіях і адзначана неабходнасць прывядзення іх да аднастайнасці<sup>2</sup>. У першую чаргу гэта датычылася двух ключавых момантаў – правілаў заключэння і скасавання шлюбных адносін.

У заканадаўстве Расійскай імперыі ўмовы заключэння шлюбу (адсутнасць перашкод да яго) амаль цалкам былі ўзяты з царкоўнага права. Абсалютнымі перашкодамі былі: няздольнасць або немагчымасць свядомага і свабоднага волевыяўлення; адсутнасць неабходнага ўзросту; фізічная няздольнасць да сужэнскага жыцця; наяўныя матрыманіяльныя сувязі; вычарпанасць колькасці шлюбаў (не больш за трох); духоўны сан і манаства, розніца ў веравызнаннях (шлюбы хрысціян з прадстаўнікамі іншых веравызнанняў); злачынствы, кроўнае і някроўнае сваяцтва<sup>3</sup>. Гэтыя нормы сталі адноўлявавыя для ўсіх хрысціянскіх канфесій.

У той жа час пад уплывам грамадскіх тэндэнций дзяржаўная ўлада на працягу першай трэці XIX ст. уносіла карэктывы ў правілы заключэння шлюбаў. У першую чаргу гэта датычылася павышэння ўзросту шлюбнага паўналецця, а таксама праблемы свабоднага волевыяўлення пры заключэнні шлюбу. Асабліва актуальнімі гэтыя праблемы былі для жаночай часткі грамадства.

Узрост шлюбнага паўналецця ў хрысціянскіх канфесіях адразніваўся. У праваслаўнай царкве ён складаў для мужчын 15 год, а для жанчын 12 (13) год; у каталіцкай – для мужчын 14, жанчын – 12 год; у евангеліцкай – 16 год для ўсіх)<sup>4</sup>. У Вялікім княстве Літоўскім акрамя царкоўных канонаў шлюбны ўзрост агаворваўся ў Статуте ВКЛ 1588 г. і, напрыклад, для дзяўчын ён складаў 13 гадоў. Аднак, паводле даследчыкаў, ужо ў канцы XVIII ст. шлюбы ў такім маладым ўзросце былі рэдкімі<sup>5</sup>. А пасля далучэння зямель былога ВКЛ да Расійскай імперыі тэндэнцыя да павелічэння шлюбнага ўзросту ў грамадстве захавалася. У першай трэці XIX ст. у заходніх губернях замацаванню традыцыі больш позніх шлюбаў (асабліва ў асяродку вышэйшых саслоўяў) спрыяла развіццё сістэмы як мужчынскай, так і жаночай адукацыі. Напрыклад, дзяўчынкі ў 11–12 гадоў толькі паступалі ў навучальныя ўстановы, пры гэтым адукацыйны курс працягваўся 3–4 гады<sup>6</sup>. У сярэдзіне XIX ст. Е. Фялінская адзначала: «Цяпер 14–15-гадовыя дзяўчынкі апранутыя, як дзееці, у кароткія сукенкі, пад наглядам мэтраў і гувернантак мусяць

сядзець за сектэтэрам, вучыцца і выводзіць гамы. А раней у такім узросце выходзілі ў свет, або рабіліся маці»<sup>7</sup>.

Са свайго боку дзяржаўнымі інстанцыямі ставілася пад сумненне праваздольнасць дзяўчынкак 13–14 гадоў. Напрыклад, у канцылярыі Віцебскага, Магілёўскага і Смаленскага генерал-губернатара разглядалася справа Марцыяны Качаноўскай, якая, застаўшыся сіратой у 4 гады, выхоўвалася ў доме апекуна памешчыка Станіслава Багамольца. У 1823 г. ва ўзросце 13 гадоў дзяўчынка ўзяла шлюб з сынам апекуна Антоніем Багамольцам і падаравала яму свае спадчынныя ўладанні. У адпаведнасці са «статутным правам» Марцыяна з часу шлюбнага паўналецця (13 гадоў) мела права свабодна распараджацца сваёй уласнасцю, аднак гэта здзелка была пастаўлена пад сумніў як дваранскай апекай, так і губернскай адміністрацыяй. З’явіліся падазрэнні, што Качаноўская падаравала сваю маёmacь мужу несвядома, пад ціскам Станіслава Багамольца. Сама маладая жанчына тлумачыла, што выйшла замуж за Антонія Багамольца па асабістым жаданні, а родавы маёнтак адпісала мужу не пад прымусам па малалецтву, а для заспакаення апекуна. У выніку, губернская адміністрацыя прызнала акт даравання, але выказала прапанову, каб на дзяржаўным узроўні незамужнім дзяўчынам дазволіць упраўленне маёнткамі толькі па дасягненні 17 гадоў, а права распараджацца ім бесперашкодна (дарыць, прадаваць і г. д.) даваць толькі з 21 года<sup>8</sup>.

Нарэшце, узрост шлюбнага паўналецця для прадстаўнікоў хрысціянскіх канфесій у Расійскай імперыі быў павышаны манаршым указам ад 19 ліпеня 1830 г. Сіноду было загадана: «забараніць святарам вянчаць шлюбы, калі жаніх і нявеста не дасягнулі яшчэ, першы – 18 гадоў, а апошняя – 16 гадоў»<sup>9</sup>.

Праблема свабоднага волевыяўлення пры заключэнні шлюбу была больш складанай і для мужчын, і асабліва для жанчын. Кананічны ўзрост шлюбнага паўналецця прыводзіў да таго, што дзяўчыны не маглі самастойна і свядома прыняць адказнага рашэння<sup>10</sup>. Пра шлюбную партыю традыцыйна клапаціліся бацькі і апекуны, якія маглі ўлічваць або цалкам ігнараваць інтэрэсы дзяўчыны<sup>1112</sup>. У той жа час залежнасць ад бацькоўскага выбару супярэчыла ўмове свядомага і свабоднага волевыяўлення пры заключэнні шлюбу. Больш того, любы прымус да заключэння шлюбу – пагрозы альбо фізічны

гвалт – з'яўляўся злачынствам, і такі шлюб мог быць прызнаны ад пачатку несапраўдным<sup>13</sup>. Аднак даказаць наяўнасць прымусу з боку бацькоў / апекуноў да непажаданага шлюбнага саюзу было складана, бо ён як правіла быў маральны і рэдка суправаджаўся відавочнымі прыкметамі. Да таго ж, у Расійскай імперыі дзеецям забаранялася падаваць судовыя скаргі на бацькоў.

Сведчанні пра прымус з боку бацькоў / апекуноў да шлюбу адлюстраваны ў архіўных крыніцах, але не як асобныя скаргі, а ў выглядзе ўскосных аргументаў, якія маглі паўплываць на верагоднасць становішча вырашэння разводавых спраў. Напрыклад, у 1823 г. памешчыца Наваградскага павету Вікторыя Абламовіч у прашэнні аб скасаванні шлюбу з Міхаілам Абламовічам, узгадвала пра прымус да шлюбу з боку бацькі (які ўжо памёр), хоць адкрыта яго і не абвінавачвала<sup>14</sup>. У 1829 г. Мінская праваслаўная духоўная кансісторыя разглядала разводавую справу памешчыцы Барысаўскага павета Дэліці Юзэфовіч. Разам з абвінавачваннемі мужа Аляксандра Юзэфовіча ў сужэнскай здрадзе і пабоях, памешчыца дадавала, што была прымусова выдадзена замуж сваякамі ў непаўнагадовым узросце<sup>15</sup>.

Як абмежаванне свабоднага волевыяўлення пры заключэнні шлюбу можа разглядацца і адмова бацькоў / апекуноў даць сваю згоду (blaslaўlenne) на гэты саюз. У адрозненні ад прымусу бацькоўская забарона на шлюб была легітымнай, абавіралася на грамадскія традыцыі і знаходзіла адлюстраванне ў свецкім заканадаўстве. Так, неабходнасць бацькоўскага blaslaўlenня для заключэння шлюбу агаворывалася ў Статуте ВКЛ 1588 г. Напрыклад, за самавольны шлюб дачка магла быць пазбаўлена спадчынных правоў як у бацькоўскім, так і мацярынскім маёнтках<sup>16</sup>. У той жа час, у адпаведнасці з царкоўнымі канонамі бацькоўская blaslaўlenne не з'яўлялася абавязковай умовай для заключэння шлюбу. Такім чынам самавольна заключаныя сужэнскія саюзы прызнаваліся царкоўнымі ўладамі цалкам законнымі і сапраўднымі як у ВКЛ, так і пасля далучэння гэтай тэрыторыі да Расійскай імперыі<sup>17</sup>.

У адрозненні ад ВКЛ у Расійскай імперыі канцы XVIII – першай трэці XIX ст. права бацькоў на забарону шлюбу ў свецкіх законах не аbumоўлівалася, хаця гэта праблема для грамадства была актуальнай.

Напрыклад, у 20-я гг. XIX ст. з'яўляліся звароты да царкоўных улад і грамадзянскай адміністрацыі ад жыхароў заходніх губерняў з патрабаваннем ануляваць шлюбы дачок, якія былі «заключаны супраць волі бацькоў»<sup>18</sup>.

Як сведчаць архіўныя дакументы, лёс такіх шлюбных саюзаў вырашаўся па-рознаму, у тым ліку і ў залежнасці ад інтэрэсаў пануючай праваслаўнай царквы і палітыкі расійскага ўраду. У сітуацыі, калі шлюбны саюз адпавядаў дзяржаўным інтэрэсам, адсутнасць бацькоўскага бласлаўлення не бралася пад увагу. Паказальны прыклад памешчыка Мінскай губерні Ксаверыя Галаўлі, які у 1823 г. патрабаваў ад Мінскай рымска-каталіцкай духоўнай кансісторыі скасаваць шлюб яго дачкі Францішкі з адвакатам Кавалеўскім. Памешчык абвінавачваў Кавалеўскага ў махлярстве, крадзяжы і падмане, аднак асноўным аргументам было тое, што дачка выйшла замуж без яго бацькоўскай згоды<sup>19</sup>. Мінская рымска-каталіцкая кансісторыя пастанавіла разлучыць сужэнцаў, і Францішка Галаўля была змешчана ў манастыр бернардзінак<sup>20</sup>. Знаходзячыся ў каталіцкім манастыры жанчына адаслала прашэнне ў Мінскую духоўную праваслаўную кансісторыю, ў якім выказала жаданне змяніць веравызнанне і далучыцца да праваслаўнай царквы<sup>21</sup>. Нягледзячы на аргументы бацькі, што пераход дачкі ў праваслаўе задуманы толькі для того, каб «у іншым веравызнанні было магчыма застацца ў фальшивым сужэнстве, якое па рашэнню рымска-каталіцкай царквы скасавана», жаданне Францішкі было задаволена, а яе шлюб быў прызнаны законным<sup>22</sup>. Такім чынам, пераследуючы свае асабістыя інтэрэсы, Францішка Галаўля змагла выкарыстаць пануючае становішча праваслаўнай царквы, а таксама дзяржаўную палітыку, накіраваную на павелічэнне колькасці праваслаўных вернікаў.

Пры незацікаўленасці дзяржавы ў захаванні самавольных сужэнскіх саюзаў, такія шлюбы маглі прызнавацца несапраўднымі. Напрыклад, у 1831 г. дваранка Дрысенскага павета Віцебскай губерні Агаф'я Твардаманская падала прашэнне на імя генерал-губернатара, у якім тлумачыла, што ў 1828 г. нарадзіла сына ад двараніна Мінскай губерні Ксаверыя Твардаманскаага. Пасля гэтага яны ва ўніяцкай царкве пры сведках пабраліся законным шлюбам. Бацькі ж Ксаверыя Твардаманска-га выступілі катэгарычна супраць гэтага сужэнскага саюзу і забаранілі

сыну пражываць разам з жонкай і сынам, у выніку чаго апошнія засталіся без сродкаў існавання. Гэта справа была перададзена на разгляд у Беларускую грэка-уніяцкую кансісторыю, якая ў 1831 г. вырашила, што адсутнасць згоды на шлюб з боку бацькоў Ксаверыя Твардаманскаага з'яўляецца істотным парушэннем. Дадзены сужэнскі саюз афіцыйна быў прызнаны несапраўдным, а матэрыяльныя прэтэнзіі Агаф'і Твардаманскай – неабгрунтаванымі<sup>23</sup>.

Толькі ў 1835 г. абавязковасць бацькоўскага бласлаўлення на шлюб набыла юрыдычнае афармленне. Дзесям абодвух палоў (у tym ліку і паўналетнім) было афіцыйна забаронена заключаць шлюб без бацькоўскага дазволу<sup>24</sup>. Гэта забарона ў «Зводзе законаў» была сформулявана дастаткова лаканічна: «Забараняеща ўступаць у шлюб без дазволу бацькоў / апекуноў»<sup>25</sup>. Такім чынам, волевыяўленне тых, хто жадаў пабрацца шлюбам, абавязкова павінна было дапаўняцца «пануючай» воляй (бацькоў, апекуноў). Расійскія правазнаўцы XIX ст. такое новаўядзенне ў расійскае заканадаўства тлумачылі як саступку з боку дзяржаўнай улады патрыярхальным сямейным традыцыям рускага грамадства<sup>26</sup>.

Свабода волевыяўлення пры заключэнні шлюба (акрамя бацькоў / апекуноў) магла абыжкоўвацца і дзяржаўнай уладай. Напрыклад, дваранкі, якія былі прызначаны фрэйлінам імператарскага двара, павінны былі атрымаць дазвол на шлюб ад манарха. Сафія Тызенгаўз, якая Аляксандрам I была прызначана фрэйлінай імператрыцы, узгадвала: «... калі вырашилася пытанне пра мой шлюб, я зварнулася, згодна звычаям рускага двара, да обер-гофмейстрыны, графіні дэ Літа, каб атрымаць ад іх імператарскіх вялікасцяў дазвол на мой шлюб»<sup>27</sup>. Таксама калі дзяўчыны жадалі ўзяць шлюб з вайскоўцамі, яны павінны былі атрымаць дазвол ад ваеннага начальства<sup>28</sup>.

Дзяржаўная ўлада дастаткова жорстка магла абыжкоўваць права на шлюб тых, хто знаходзіўся пад паліцэйскім наглядам. Напрыклад, у 1829 г. дваранка Мінскай губерні ўдава Русецкая хацела ўзяць шлюб з графам Фадзеем Мастоўскім, які па загадзе галоўнакамандуючага Літоўскім асобным корпусам цэсарэвіча Канстанціна знаходзіўся ў Мінскай губерні пад паліцэйскім наглядам<sup>29</sup>. Каб прадухіліць гэты шлюб паліцыя накіравала зварот да духоўнага начальства. У выніку было загадана: «каб ніхто з падпарадкованых духоўных асоб <...> не

толькі з удавой Русецкаю, але і з любой іншай жанчынаю не адважыліся блаславіць яго ў шлюбе, які ён жадае»<sup>30</sup>.

У адрозненні ад зямель ВКЛ, дзе ў XVIII ст. разводавыя справы рэгуляваліся не толькі духоўнымі, але і свецкімі інстанцыямі і былі дастаткова частай з'явай<sup>31</sup>, у Расійскай імперыі скасаванне шлюбных адносін знаходзілася ў юрысдыкцыі царквы. На працягу першай паловы XIX ст. пазіцыі духоўнай улады ў гэтай сферы ўмацоўваліся. Так, з 1 студзеня 1805 г. было забаронена вырашыць разводавыя справы без папярэдняга разгляду і пастановы Св. Сінода. У 1819 г., каб прадухіліць тэарэтычна магчымыя разводы на падставе шлюбных дамоў (якія былі распаўсюджаны на землях былога ВКЛ), расійскім урадам афіцыйна была прынятая пастанова «Пра нездзяйсненне дзяржаўнымі прысутнымі месцамі і асобамі абавязацельстваў і іншых актаў паміж сужэнцамі, у якіх заключаецца іх жаданне, якое схіляе да разрыва сужэнскага саюза». Гэтая пастанова была распаўсюджаная на ўсе хрысціянскія веравызнанні, нават на тыя, дзе шлюб не лічыўся таямніцай<sup>32</sup>. Статутам духоўных кансісторый (1841 г.) і Указам пра шлюбныя справы (1850 г.) канчаткова была аформлена царкоўная юрысдыкцыя ў шлюбных спраўах.

Падставы для спынення шлюбных адносін, як і формы разводу ў хрысціянскіх канфесіях былі рознымі, што выразна прасочвалася ў заходніх губернях. Па праваслаўным каноне падставамі для скасавання сужэнскіх адносін былі: смерць сужэнца; даказанае пралюбадзейства; бігамія (дваяшлюбнасць); фізіялагічная няздольнасць да сужэнскага жыцця (якая існавала да шлюбу); прысуд да катаржнай працы; нежаданне сужэнца-хрысціяніна жыць з хрысціянінам; пераход у манаства або дзвух сужэнцаў<sup>33</sup>. У адпаведнасці з правіламі рымска-каталіцкай царквы шлюб спыняўся: з-за смерці сужэнца; калі адзін з сужэнцаў прымайць манаства; у выпадку, калі духоўная ўлада прызнавала шлюб ад пачатку несапраўдным<sup>34</sup>. Астатнія прычыны маглі быць толькі падставай да сепарацыі (фактычнага разлучэння сужэнцаў, пры юрыдычным захаванні шлюбу)<sup>35</sup>. У адrozненні ад праваслаўных і католікаў, пратэстанты не лічылі шлюб таямніцай і мелі значна шырэйшыя прычыны для фактычнага разводу: парушэнне сужэнскай вернасці; доўгатэрміновая адсутнасць сужэнца (больш за 5 гадоў); агіда або няздольнасць да сексуальнага жыцця; невылечныя венерычныя захворванні; вар'яцтва;

разбэшчанае жыццё; жорсткае абыходжанне і знявагі; даказаны на-мер забіць сужэнца; злачынствы, якія цягнуць смяротнае пакаранне ці высылку; сэксуальныя дэвіацыі<sup>36</sup>.

У поліканфесійных заходніх губернях насельніцтва выкарыстоўвала розныя падставы для легальнага сказавання сужэнскіх адносін. Напрыклад, пры звароце да духоўных улад праваслаўных фігуравала абвінавачванне партнёра ў пралюбадзействе. Так, у 1809 г. настаўнік філософіі мінскай семінарыі Павел Занчэўскі звярнуўся ў Мінскую духоўную кансісторыю з просьбай на законных падставах правесці следства ў адносінах разбэшчанага жыцця яго жонкі і дазволіць яму другі раз узяць шлюб. Сваю просьбу ён абгрунтоўваў тым, што яго жонка Алена «выхрышчаная з магаметанскага веравызнання», пражыўшы з ім некаторы час, пачала весці разбэшчанае жыццё. У 1808 г. яна сышла з дому і зрабілася «паблічнай блудніцаю», за што была дастаўлена ў слуцкую гарадскую паліцыю. Мінская духоўная кансісторыя пастановіла: «Шлюб прэфекта Занчэўскага з жонкаю яго Аленай, як па асабістым яе прызнанні, так і сведкамі паказаны, яўным яе блуддзействам парушаны»<sup>37</sup>. У выніку прэфект Занчэўскі атрымаў развод і дазвол на другі шлюб. На Алену Занчэўскую была накладзена епітрымія – прымусовае змяшчэнне на 7 гадоў у слуцкі Ільінскі жаночы манастыр для пакаяння<sup>38</sup>.

Католікі часцей шукалі прычыны, якія ад пачатку рабілі шлюб несанпраўдным. Напрыклад, у 1823 г. памешчыца Навагрудскага павета Вікторыя Абламовіч, звяртаючыся ў духоўную інстанцыю ў якасці асноўнай прычыны для анулявання шлюбу называла блізкае радство з мужам. Яна пісала: «... усімі грамадзянскімі і духоўнымі законамі за-бараняецца асобам, якія знаходзяцца ў свяцтве, выходзіць замуж. Бо будучы я стрыечнай сястрой мужа майго, каторы праз розныя хітрыя спосабы дасягнуў той мэты, што была звязана з ім шлюбам»<sup>39</sup>.

Значна лягчэй было скасаваць шлюб пратэстантам. Напрыклад, Маркела Вагнер у вельмі маладым узросце пабралася шлюбам з Сэлерам, але «палічыўшы сябе няшчаснай», вярнулася ў бацькоўскі дом і пачала разводавую справу з мужам у Віленскай евангеліцкай кансісторыі. Праз некаторы час кансісторыя вынесла вердыкт пра скасаванне гэтага шлюбнага саюзу. Пры гэтым за Маркелай Вагнер (у шлюбе Маркела Сэлер) было захавана права заключыць новы шлюб<sup>40</sup>.

Жаданне разарваць сужэнскія адносіны пры адсутнасці законных падстаў штурхала некаторых сужэнцаў да незаконных спосабаў. Найчасцей гэта было парушэнне абавязка на сумеснае пражыванне з сужэнцам<sup>41</sup>. Пры гэтым мужчыны часцей пакідалі жонак з мэтай завесці новую сям'ю, што ўжо разглядалася як злачынства супраць шлюбу. Адна з такіх спраў разглядалася мінскай паліцэйскай управай і земскім судом у 1806 г. Жонка калежскага актуарыўса Васільева Тэафілія Гражэвіч (у шлюбে Васільева) абвінавачвала мужа ў зланамерным пакіданні. У скарзе на імя Мінскага грамадзянскага губернатара яна пісала, што Васільеў узяў з ёй шлюб у Дзісне, аднак пасля трох гадоў сумеснага пражывання пераехаў у Мінск, кінуўшы яе з двума дзецьмі. Праз паўгады Тэафілія Гражэвіч пехатою з малалетнімі дзецьмі адправілася ў Мінск на пошуку мужа. Аднак знайшоўшы ў горадзе сужэнца, яна даведалася, што ён пражывае з нейкай Марыяй Гальштэйн, якую выдае за сваю законную жонку. У час следства паліцыяй было ўстаноўлена, што менавіта Тэафілія Гражэвіч з'яўлялася законнай жонкай. Пад цікам доказаў Марыя Гальштэйн прызналася, што ніколі не вянчалася з Васільевым. У выніку справа аб пралюбадзействе Васільева з Марыяй Гальштэйн была перададзена з земскага суда ў кансісторыю і потым у Св. Сінод для вырашэння пытання аб пакаранні<sup>42</sup>.

Пакіданне жонак і незаконных другія шлюбы здараліся і ў асяродку арыстакрататаў. Так, у 1821 г. княгіня Юзафіна Далгарукава, якая пражывала ў Кобрынскім павеце, абвінавачвала свайго мужа Уладзіміра Далгарукава ў тым, што ён пакінуў яе і пабраўся незаконным шлюбам з дачкой памешчыка Калужскай губерні Сцяпанава. Княгіня Далгарукава зварнулася са скаргай на мужа ў Мінскую рымска-каталіцкую кансісторыю, пасля чаго пытаннем законнасці другога шлюбу Уладзіміра Далгарукава пачалі займацца афіцыйныя ўлады<sup>43</sup>.

У жанчын было менш магчымасцяў пакінуць свайго мужа, што было абумоўлена не толькі фінансавай і матэрыйльнай залежнасцю, але і правам мужа не даваць жонцы асобнага віду на жыхарства<sup>44</sup>. Напрыклад, у 1830 г. узнякла канфліктная сітуацыя паміж дваранінам Гродзенскага павета Серафімовічам і Гродзенскім губернскім праўленнем. Серафімовіч абвінавачваў губернскую адміністрацыю ў незаконнай (без мужнінага дазволу) выдачы жонцы пашпартта для паездкі ў Санкт-Пецярбург, куды яна і з'ехала, прыхапіўшы з сабой мужніны рэчы. Пакінуты і абраставаны

муж запатрабаваў ад Гродненскага губернскага праўлення тэрмінова звязацца з Санкт-Пецярбургскім губернскім праўленнем з тым, каб яго жонка тэрмінова была выслана з Санкт-Пецярбурга да яго ў Гродзенскі павет<sup>45</sup>.

Такім чынам пасля далучэння зямель былога ВКЛ да Расійскай імперыі пачаліся пераўтварэнні ў шлюбна-сямейнай сферы, якія датычыліся ўніфікацыі і кадыфікацыі шлюбна-сямейнага заканадаўства. У асноўным змены датычыліся правіл заключэння і скасавання шлюбных адносін. Умовы для заключэння шлюбаў былі ўніфікаваны на падставе праваслаўнага канона. Свецкі элемент прайвіўся ва ўніфікацыі шлюбнага ўзросту і абавязковай згоды з боку бацькоў, апекуноў або начальства на шлюб. Скасаванне шлюбных адносін цалкам было перададзена ў юрысдыкцыю духоўных уладаў, а дзяржаўныя інстанцыі выконвалі ў асноўным дапаможныя функцыі. Правілы спынення шлюбных адносін і формы разводу ў кожнай канфесіі (праваслаўнай, каталіцкай, пратэстанцкай) былі рознымі. Гэта стварала розныя мадэлі шлюбных саюзаў, што выразна прайўлялася ў поліканфесійных заходніх губернях.

- <sup>1</sup> Дзербіна, Г. Права і сям'я ў Беларусі эпохі Рэнесансу – Мн.: Тэхналогія, 1997.
- <sup>2</sup> Развитие русского права в первой половине XIX века / Е. А. Скрипилев, С. И. Штамм, В. М. Клеандрова [и др.]; отв. ред. Е. А. Скрипилев. – М.: Наука, 1994. – С. 152.
- <sup>3</sup> Свод законов Российской империи, [повелением Государя императора Николая Первого составленный]: издания 1857 года – Санкт-Петербург: в типографии Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1857 (далей – СЗРИ). – Т. 11. – Ч. 1. – Ст. 206; Суворов Н. С. Учебник церковного права – 2-е изд. – М.: А. А. Карцев, 1902. – С. 354-355;
- Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim: w 3-h t. – Warszawa: druk Józefa Zawadzkiego. – 1860. – T. 1. – Art. 23.
- <sup>4</sup> Оршанский, И. Г. Исследования по русскому праву обычному и брачному – СПб.: Тип. А. Е. Ландау, 1879. – С. 356.
- <sup>5</sup> Гардзіенка Н. С. Становішча жанчыны-шляхцянкі ў Вялікім княстве Літоўскім у XVIII ст.: Дыс. ... канд. гіст. навук – Мінск, 2003. – С. 33.
- <sup>6</sup> Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей – НГАБ). – Ф. 320. – Воп. 1. – Спр. 246. – Арк. 2.

- <sup>7</sup> Felińska, E. Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej: W 3 t. – Wilno: Józefa Zawadskiego, 1856. – T. 1. – S. 354.
- <sup>8</sup> НГАБ. – Ф. 1297. – Воп. 1. – Спр. 5017. – Арк. 51, 62, 63-63 адв., 72, 73
- <sup>9</sup> НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 9036. – Арк. 4;  
Суворов Н. С. Учебник церковного права. – С. 356.
- <sup>10</sup> Felińska E. Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej. – Т. 1. – S. 388.
- <sup>11</sup> Тамсама. – S. 453.
- <sup>12</sup> Potocka A. Pamiętniki Anny hr. Potockiej – Warszawa: Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, 1898. – Т. 1. – S. 39.
- <sup>13</sup> Суворов Н. С. Учебник церковного права. – С. 355.
- <sup>14</sup> Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Гродна (далей – НГАБ у Гродна). – Ф. 6. – Воп. 1. – Спр. 38. – Арк. 1.
- <sup>15</sup> НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 8290. – Арк. 18.
- <sup>16</sup> Ручной словарь, или Краткое содержание польских и литовских законов, служащих руководством в судебных тяжбах всякого рода, собранных для употребления в присутственных местах для пользы частных обывателей коронных и литовских провинций. – СПб.: Сенатская типография, 1810. – С. 38.
- <sup>17</sup> Felińska E. Pamiętniki z życia Ewy Felińskiej. – Т. 1. – S. 349-350.
- <sup>18</sup> НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 6159;  
НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 8109.
- <sup>19</sup> НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 6159. – Арк. 5-6.
- <sup>20</sup> Там сама. – Арк. 24.
- <sup>21</sup> Там сама. – Арк. 24-24 адв.
- <sup>22</sup> Там сама. – Арк. 48-48 адв.
- <sup>23</sup> НГАБ. – Ф. 1297. – Воп. 1. – Спр. 5783. – Арк. 1-2 адв., 5-5 адв.
- <sup>24</sup> Победоносцев К. П. Курс гражданского права: в 3-х т. – 2-е изд., с переменами и доп. – СПб.: Тип. П. Отд-ния Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1875. – Т. 2: Права семейные, наследственные и завещательные. – С. 25.
- <sup>25</sup> СЗРИ. – Т. 10. – Ч. 1. – Ст. 6.
- <sup>26</sup> Победоносцев К. П. Курс гражданского права. – С. 25.
- <sup>27</sup> Шуазель-Гуффье С. де. Исторические мемуары об императоре Александре и его дворе / Вступит. статья А. А. Кизеветтера / Пер. с франц. З. Мирович. – М.: К. Ф. Некрасов, 1912. – С. 208.
- <sup>28</sup> НГАБ у Гродна. – Ф. 1. – Воп. 1. – Спр. 1110. – Арк. 1-3;  
НГАБ. – Ф. 1430. – Воп. 1. – Спр. – 1011. – Арк. 1.
- <sup>29</sup> НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 8109. – Арк. 1.
- <sup>30</sup> Там сама.
- <sup>31</sup> Гардзіенка Н. С. Становішча жанчыны-шляхцянкі ў Вялікім княстве

Літоўскім у XVIII ст.: Дыс. ... канд. гіст. навук. – С. 40-41.

<sup>32</sup> Кулишер М. Развод и положение женщины – СПб.: Типо-лит. Б. М. Вольфа, 1896. – С. 226, 229;

СЗРИ. – Т. 10. – Ч. 1. – Ст. 46, 76.

<sup>33</sup> СЗРИ. – Т. 10. – Ч. 1. – Ст. 43, 45.

<sup>34</sup> Prawo cywilne obowiązujące w Królestwie Polskim. – T. 1. – Art. 60.

<sup>35</sup> Тамсама. – Art. 62-67.

<sup>36</sup> СЗРИ – Т. 11. – Ч. 1 – Ст. 251.

<sup>37</sup> НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 2120. – Арк. 35.

<sup>38</sup> Тамсама. – Арк. 1, 35.

<sup>39</sup> НГАБ у Гродна. – Ф. 6. – Воп. 1. – Спр. 38. – Арк. 1-1адв.

<sup>40</sup> НГАБ у Гродна. – Ф. 6. – Воп. 1. – Спр. 315. – Арк. 2-2 адв.

<sup>41</sup> СЗРИ. – Т. 10. – Ч. 1. – Ст. 103.

<sup>42</sup> НГАБ. – Ф. 136. – Воп. 1. – Спр. 1781. – Арк. . 4-4адв., 7, 11, 13, 37-38.

<sup>43</sup> НГАБ у Гродна. – Ф. 1. – Воп. 1. – Спр. 2546. – Арк. 1, 13 адв., 14, 15.

<sup>44</sup> Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву семейному и наследственному – СПб.: Тип. В. Безобразова и Ко, 1877. – С. 60.

<sup>45</sup> НГАБ у Гродна. – Ф. 1. – Воп. 3. – Спр. 987. – Арк. 4адв.-5.